



## Czech (čeština)

### Úvodní obřady

Znamení kříže

Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého.

Amen

Pozdrav

Milost našeho Pána Ježíše Krista, a láska k Bohu, a společenství Ducha svatého být s vámi všemi.

A s tvým duchem.

Kajícný akt

Bratři (bratři a sestry), uvědomme si naše hříchy, A tak se připravte na oslavu posvátných tajemství.

Přiznávám všemohoucího Boha A vám, moji bratři a sestry, že jsem velmi zhřešil, podle mých myšlenek a podle mých slov, v tom, co jsem udělal a v tom, co jsem nedokázal, skrze mou chybu, skrze mou chybu, skrze mou nejsmrtnější chybu; Proto se ptám požehnané Mary Ever-Virgin, všichni andělé a světci, A ty, moji bratři a sestry, modlit se za mě k Pánu našemu Bohu.

Kéž má všemohoucí Bůh milosrdensví na nás, Odpust' nám naše hříchy, a přivedte nás do věčného života.

Amen

## Belarusian (беларуская мова)

### Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія Святога Духа быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце прызнаем свае грахі, і таму падрыхтуйцеся да святкавання святых таямніц.

Я признаюся Усемагутнаму Богу I вам, браты і сёстры, што я моцна зграшыў, у маіх думках і ў маіх словах, у тым, што я зрабіў, і ў тым, што мне не удалося зрабіць, Праз маю віну, Праз маю віну, Праз маю найбольш жорсткую віну; Таму я пытаюся ў блаславёнай Марыі, калі-небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы і святыя, А ты, мае браты і сёстры, маліцца за мяне Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся над намі, даруй нам нашы грахі, і прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

## Czech (čeština)

### Kyrie

Pane měj slitování.

Pane měj slitování.

**Kriste, mě milost.**

Kriste, mě milost.

Pane měj slitování.

Pane měj slitování.

### Gloria

Sláva k Bohu v nejvyšší, A na  
Zemi mír k lidem dobré vůle.  
Chválíme tě, žechnáme ti,  
zbožňujeme vás, oslavujeme  
vás, Děkujeme vám za vaši  
velkou slávu, Pane Bože,  
nebeský král, Ó Bože,  
všemohoucí otče. Pán Ježíši  
Kristus, jen zplodil Syn, Pán  
Bože, jehněčí Boží, Syn Otce,  
odebíráte hřichy světa, Mějte  
na nás milosrdensví;  
odebíráte hřichy světa,  
přijímat naši modlitbu; Sedíte  
na pravé straně otce, Mějte na  
nás milosrdensví. Pro vás  
samo o sobě jsou svatý, ty  
sám jsi Pán, Vy sami jste  
nejvyšší, Ježíš Kristus, s  
Duchem svatým, Ve slávě Boží  
Otec. Amen.

### Sbírat

Modleme se.

Amen.

## Liturgie slova

### První čtení

Slovo Pána.

Díky Bohu.

## Belarusian (беларуская мова)

### Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

### Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на  
зямлю мір людзям добраі волі. Мы  
хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе,  
Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем  
цябе, Мы дзякуем вам за вашу  
вялікую славу, Госпадзе Бог,  
нябесны кароль, Божа, Усемагутны  
бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос,  
толькі нарадзіўся сын, Госпадзе  
Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы  
забіраеце грахі свету, Злічыце нас;  
Вы забіраеце грахі свету, атрымаць  
нашу малітву; Вы сядзіце ў правай  
руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас  
толькі святы, ты адзін - Гасподзъ,  
Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос,  
са Святым Духам, У славу Божай  
Айцец. Амін.

### Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

## Літургія Слова

### Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякуй Богу.

<u>Czech (čeština)</u>	<u>Belarusian (беларуская мова)</u>
Odpovědný žalm	Адказна псальма
Druhé čtení	Другое чытанне
Slovo Pána.	Слова Госпада.
Díky Bohu.	Дзякую Богу.
Evangelium	Евангелле
Pán je s tebou.	Гасподзь быць з вамі.
A s tvým duchem.	I з вашым духам.
<b>Čtení z Svatého evangelia podle N.</b>	<b>Чытанне ад Святога Евангелля паводле Н.</b>
Sláva vám, Pane	Слава табе, Госпадзе
<b>Evangelium Pána.</b>	<b>Евангелле Госпада.</b>
Chvála vám, Pane Ježíši Kristus.	Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус Хрыстос.
Povolání víry	Прафесія веры
Věřím v jednoho Boha, Otec Všemohoucí, tvůrce nebe a země, ze všech věcí viditelných a neviditelných. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jediný zplodný Syn Boží, Narodil se z Otce před všemi věky. Bůh od Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh od pravého Boha, Betown, ne vyroben, soustředí s otcem; skrze něj byly vyrobeny všechno. Pro nás muže a pro naši spasení sestoupil z nebe, a Duchem svatým byl vtělen Panny Marie, a stal se člověkem. Pro nás byl ukřižován pod Pontius Pilátem, utrpěl smrt a byl pohřben, a třetí den znova zvedl v souladu s písmami. Vystoupil do nebe a sedí na pravé straně Otce. Přijde znova ve	Я веру ў аднаго Бoga, бацька Усемагутны, вытворца нябёсаў і зямлі, з усіх рэчаў бачна і нябачныя. Я веру ў аднаго Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны нараджаны Сын Божы, Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх узростаў. Бог ад Бога, Святое ад святыя, Сапраўдны Бог ад сапраўднага Бога, нарадзіўся, не выраблены, канструктаваны з Айцом; Праз яго ўсё было зроблена. Для нас мужчын і для нашага выратавання ён сышоў з нябёсаў, і Святы Дух быў увасабленым Панны Марыі, і стаў чалавекам. Дзеля нашага яго ўкрыжаваны пад Понцием Пілатам, Ён пацярпеў смерть і быў пахаваны, і зноў падняўся на трэці дзень у адпаведнасці са Святога Пісання. Ён узышоў у неба і сядзіць у правай руцэ Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава судзіць пра жыццё і памерлых і ў

### Czech (čeština)

slávě soudit živé a mrtvé A jeho království nebude mít konec. Věřím v Ducha svatého, Pána, dárce života, kdo pochází od Otce a Syna, kdo s otcem a synem je zbožňován a oslavován, který mluvil prostřednictvím proroků. Věřím v jednu, svatý, katolický a apoštolský kostel. Přiznávám jeden křest pro odpuštění hříchů A těším se na vzkříšení mrtvých a život světa. Amen.

### Kázání

### Univerzální modlitba

#### Modlíme se k Pánu.

Pane, slyšet naši modlitbu.

### Liturgie eucharistie

### Síně

Požehnaný být Bohem na věky.

**Modlete se, bratři (bratři a sestry), že moje oběť a vaše může být přijatelný pro Boha, Všemohoucí otec.**

Kéž Pán přijme oběť ve vašich rukou za chválu a slávu jeho jména, pro naše dobro a dobro celého jeho svatého kostela.

Amen.

### Eucharistická modlitba

#### Pán je s tebou.

A s tvým duchem.

#### Zvedněte srdce.

Zvedneme je k Pánu.

### Belarusian (беларуская мова)

яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Госпада, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляецца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву. Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў і я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

### Гамалія

### Універсальная малітва

#### Мы молімся Господу.

Господзе, пачуй нашу малітву.

### Літургія Эўхарыстыі

### Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры), што мая ахвяра і ваша можа быць прымальнym для Бога, Усемагутны бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых руках За пахвала і славу Яго імя, Для нашага добра і дабро ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

### Эўхарыстычная малітва

#### Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

#### Падніміце сэрца.

Мы падымаем іх да Господа.

### Czech (čeština)

**Poděkujme poděkování Pánu  
našemu Bohu.**

Je to správné a spravedlivé.  
Svatý, svatý, Svatý Pán Bůh  
hostitelů. Nebe a Země jsou  
plné vaší slávy. Hosanna v  
nejvyšší. Požehnaný je ten,  
kdo přichází ve jménu Pána.  
Hosanna v nejvyšší.

### **Tajemství víry.**

Prohlašujeme vaši smrt, Pane,  
A vyznávejte vaše vzkříšení  
dokud nepřijdeš znovu. Nebo:  
Když jíme tento chléb a pijeme  
tentо šálek, Prohlašujeme vaši  
smrt, Pane, dokud nepřijdeš  
znovu. Nebo: Zachraňte nás,  
Spasitel světa, pro váš kříž a  
vzkříšení Osvobodili jste nás.

Amen.

### **Communion Rite**

**Na příkaz Spasitele A  
vytvořené božským učením se  
odvážíme říct:**

Náš Otec, který umění v nebi,  
posvěť se jméno tvé; Tvoje  
království pojď, Vaše bude  
hotovo na Zemi jako v nebi.  
Dali nám dnes náš denní  
chléb, a odpusť nám naše  
přestupky, Jak odustíme těm,  
kteří proti nám přestupek; a  
vést nás ne do pokušení, ale  
vydejte nás od zla.

**Doručit nás, Pane, modlíme se,  
od každého zla, milostivě  
udělejte mír v našich dnech, to**

### Belarusian (беларуская мова)

**Давайце падзякуем Госпаду Богу  
нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь Бог  
гаспадароў. Неба і зямля поўныя  
вашай славы. Хосана ў самым  
высокім. Блаславёны той, хто  
прыходзіць у імя Госпада. Хосана ў  
самым высокім.

### **Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты  
хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы  
абвяшчаем вашу смерць, Госпадзе,  
Пакуль ты зноў не прыйдзеш.  
Альбо: Ратуй нас, Збаўца свету, бо  
ваш крыж і ўваскрасенне Вы  
вызвалілі нас.

Амін.

### **Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і ўтвараеца  
боскім вучэннем, мы адважваемся  
сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на небе,  
Святы - гэта імя Тваё; Прыходзь  
Валадарства, прыходзіць, твой  
будзе зроблена на зямлі, як на  
небе. Дайце нам у гэты дзень наш  
штодзённы хлеб, і даруй нам нашы  
парушэнні, як мы даруем тым, хто  
парушае нас; і вядзе нас не ў  
спакусу, Але пазбавіць нас ад зла.

**Дастань нас, Госпадзе, мы молімся,  
ад кожнага зла, ласкова  
прадастаўляйце мір у нашы дні,**

### Czech (čeština)

pomocí vašeho milosrdenství,  
Můžeme být vždy bez hříchu a  
bezpečný před veškerou  
strachem, Když čekáme na  
požehnanou naději a příchod  
našeho Spasitele, Ježíše Krista.

Pro království, síla a sláva jsou  
vaše teď a navždy.

Pán Ježíši Kriste, kdo řekl tvým  
apoštolum: Mír, nechám tě,  
můj mír, který ti dám,  
Nedívejte se na naše hříchy,  
ale o víře vaší církve, a  
laskavě udělí její mír a jednotu  
v souladu s vaší vůlí. Kteří žijí  
a vládnou navždy.

Amen.

Mír Pána je s tebou vždy.

A s tvým duchem.

Pojďme si navzájem nabídnout  
znamení míru.

Jehněcí Boží, odebíráš hříchy  
světa, Mějte na nás  
milosrdenství. Jehněcí Boží,  
odebíráš hříchy světa, Mějte  
na nás milosrdenství. Jehněcí  
Boží, odebíráš hříchy světa,  
Poskytněte nám mír.

Hle, jehněcí Boží, hle, kdo  
odebírá hříchy světa.

Požehnaní jsou ti, kteří jsou  
povoláni na večeři jehněčího.

Pane, nejsem hoden že byste  
měli vstoupit pod mou  
střechu, Ale řekněte jen slovo  
a moje duše bude uzdraveno.

Tělo (krev) Krista.

Amen.

### Belarusian (беларуская мова)

што, пры дапамозе вашай  
міласэрнасці, Мы можам быць  
заўсёды свабоднымі ад граху і ў  
бяспечы ад усяго бедства, як мы  
чакаем блаславёной надзеі і прыход  
нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў  
вашым апосталам: Мір я пакідаю  
цябе, мой мір, які я табе даю, не  
глядзіце на нашы грахі, Але на веру  
вашай царквы, і ласкова дайце ёй  
мір і адзінства у адпаведнасці з  
вашай воляй. Якія жывуць і  
валадарыць вечна і векі.

Амін.

Мір Госпада заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму  
знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічице нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, Злічице нас.  
Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, дайце нам мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто  
забірае грахі свету. Дабрашчасныя -  
тыя, якія закліканы да вячэры  
бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але  
толькі кажа, што слова і мая душа  
будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

## Czech (čeština)

Modleme se.

Amen.

## Závěrečné obřady

Požehnání

Pán je s tebou.

A s tvým duchem.

Kéž vám všemohoucí Bůh  
žehnej, Otec a Syn a Duch  
svatý.

Amen.

## Propuštění

Jděte ven, hmota je ukončena.

Nebo: Jděte a oznámite  
evangelium Pána. Nebo: Jděte  
do míru, oslavujte Pána svým  
životem. Nebo: Jděte do míru.

Díky Bohu.

## Belarusian (беларуская мова)

Давайце малімся.

Амін.

## Заключныя абраады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог дабраславіць  
цябе, Бацька, і Сын, і Святы Дух.

Амін.

## Звальненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце Евангелле  
Господа. Ці: ідзі ў свеце,  
праслаўляючы Господа сваім  
жыццём. АБО: Ідзіце ў свеце.

Дзякую Богу.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC